

# ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОМЕЛЯ

Да 50-годдзя вызвалення Гомельшчыны ад нямецка-фашисткіх захопнікаў

## Цераз Сож, Дняпро, Бярэзіну...

**Пантанёры.** Яны не штурмавалі крэпасцей, не бралі не-прыступных вышынь, не прарывалі абарончых умацаванняў праціўніка. Іх асноўная задачай было разам з іншымі інженернымі часцямі забеспячэнне нашых наступаючых войск пераправамі цераз водныя перашкоды. Пры вызваленні Гомельшчыны ім давялося шмат папрацаваць, бо наш край вельмі багаты на такія перашкоды.

Аб удзеле 53-га асобнага межнізаванага пантонна-мастаховага батальёна ў вызваленні Беларусі я расказаў ужо ў «Гомельскай праўдзе». На гэтых сажесціх я хоцьца расказаць аб баявых спраўах па вызваленні роднай Гомельшчыны 131-га асобнага межнізаванага пантонна-мастаховага батальёна (през невялікі час гэтыя дэве часці загадам камандуючага фронтом былі зведзены ў 11-ы пантонна-мастаховы полк).

На зямлю шматлакутнай Беларусі пантанёры 131-га батальёна, следуючы за танкамі і пяхотай, уступілі ў начатку каstryчніка 1943 года. І адразу ж прыступілі да свай асноўной работы, бо прадстаяла фарсіраваць такую сур'ёзную водную перашкоду, як Сож. Пераадолець яе з ходу нашы войскі не змаглі. Петрабаваліся пераправы, наводку якіх даручылі 131-му пантонна-мастаховому.

Аднак, каб прыняць канчатковое рашэнне па навядзенню перепраў, петрабавалася праўесці інженерную разведку. Неабходна было дэталёва праўверыць глывінію ракі, стан і характеристар грунту, а таксама гэзды на супрацьлеглым беразе, які быў заняты праціўні-

кам. Спраба групы пантанёраў у складзе гвардыі капітана Паляжанкіна, старшыні Ілюхіна і сяржанта Шчура выкананца гэту работу з боку падоночнай ускраіны Навабеліцы не ўдалася: фашисты заўважылі на светлай вадзе цёмную пляму лодкі, у якой сядзелі смельчакі, асвяцілі раку ракетамі і адкрылі кулямётны агонь. Некалькі куль наскрэз прашылі гуму, лодка пачала танцы. На шчасце нікто з разведчыкаў не быў нават паранены, і яны ўплылі выбраці да сваіх і паведаміць даныя разведкі.

...Бей за Гомель насілі ўпартыя характар. Нашы часці не давалі спакою замацаваўшамуся праціўніку. Былі захоплены неяўлікія плацдармы на поўдні ад Гомеля ля вёскі Папоўка і на поўначы — ля вёскі Хальч. Пантанёрам давялося нямала папрацаваць пад варожым агнём, каб забяспечыць пераправу танкёў, артылерыі і моталяхты на правы бераг. Важнюю ролю ў вызваленні Гомеля адыгралі масты, пабудаваныя батальёнам ля вёскі Хальч і ў раёне Навабеліцы.

Выдатнымі старонкамі гісторыі батальёна сталі пераправы праз Днепр і Бярэзіну. Загад на навядзенне паромнай пераправы праз Днепр, напрыклад, быў выкананы за адну ноч дзякуючы распарадчасці камандзіра роты старшага лейтэнанта Жукава. Па яго загаду група байцоў з узвода лейтэнанта Любіна зрабіла інженерную разведку правага берага сябра. На шчасце, вораг

перастаў асвятляць ракетамі раку і страліць з кулямётаў.

Зрабіўшы прамеры глывіні ракі калія берага праціўніка, абследаваўшы ґрунт і ўстанавіўшы, дзе лепш прычальваць, адважны пантанёр некалькі разоў шмаргнуў шнур — гэта

азначала сігнал, што ён аўтарыца пададзені.

А ў гэты час байцы ўзвода лейтэнанта Румянцева з левага берага праца з грузавікоў спусцілі на ваду пантоны і неяўлікі кацер. Пачалі забіраць паромы і ўзводзіць прыстані як на адным, так і на другім берагах. Пераправа была наведзена пад бокам у ворага і пачала дзейнічаць. Следам за танкамі пантанёры пачалі перапраўляць самаходныя гарматы.

Удзень праціўнік выявіў месца пераправы і пачаў жорстка абстрэльваць яго з артылерыі і бамбіц з самалётам. Варожая бомба разбурила прыстань на правым беразе. Пантанёры пад агнём узвялі новую. Асколкамі прабіла борт кацера. Прабоіну хутка забілі.

Старшина Маркітанau, старшыня сяржант Кацельнікаў, яфрэйтар Пушкарой — імёны гэтых герояў пераправы на Дняпро доўга не сыходзілі з вуснай воінай-пантанёраў. Ветэран 131-га, у той час лейтэнант, камандзір пантоннага ўзвода Мітрапаў так расказвае аб гэтай пераправе:

«Аднойчы авіяцыя праціўніка выявіла замаскіраваныя паромы і кацер яфрэйтара Пушкарова на Дняпро. Калі пачалася бамбёжка, яфрэйтар скончыў у кацер і пачаў выводзіць яго з-пад бомбаў. Адзін з самалётаў, стралічычы з кулямё-

таў, вырашыў знішчыць яго. Пачаўся кіроўны падынак манетранага, узброенага да зубоў варожага лётчыка з бяззбройным «ціхаходным» пантанёрам. Пушкарой рэзка мяняў напрамкі руху кацера, і кулямётныя чэргі ворага прыяталі міма. Фашисты сцярвятык так нічога не мог зрабіць з мужским кацерыстам і, зрасходаваўшы боепрыпасы, пакінуў поле бою.

На наступны дзень падынак другога самалёта з гэтым кацерыстам працягваўся 15—20 хвілін і закончыўся амаль трагічна для апошняга. Кацер атрымаў некалькі прарабоін, а сам Пушкарой быў паранены ў галаву і, губляючы прытомнасць, выкінуўся на бераг.

Так дзейнічала на Дняпры палова батальёна. А тым часам другая палова пантанёраў ля вёскі Горваль навяла наплыв мост цераз раку Бярэзіну. І хая ён быў толькі часцінай мерапрыемстваў камандавання па стварэнню пагрозы акружэння войскам праціўніка, якія абараняліся на гомельскім участку, ён адиграваў сваю ролю ў вызваленні абласнога цэнтра. Вораг, адчуўшы небяспеку, пачаў адкатавацца на захад.

**В. ДВАРАНІНА,**  
ветэран 11-га Слуцка-Варшаўскага ордэнаў Багдана Хмельніцкага і Аляксандра Неўскага пантонна-мастаховага палка, член Саюза журналістаў Рэспублікі Беларусь.